

ГОДЛІС ЦАРКВЫ

РЭЛІГІЙНА-ГРАМАДЗКІ ЧАСАПІС ПРАВАСЛАЎНЫХ БЕЛАРУСАў

Выдае Рада Беларускае Аўтакефальнае Праваслаўнае Царквы

Рэдагуе Калегія. Адрыс Рэдакцыі: Цана 1 даляр

“The Voice of the Church”, 401 Atlantic Av., Brooklyn, N. Y., 11217

№ 51


КРАСАВІК — 1979 — APRIL

ГОД 25

ВЯЛІКОДНАЕ АРХІПАСТЫРСКАЕ ПАСЛАНЬНЕ
СВЯЧЭННАГА САБОРУ ЕПІСКАПАУ
БЕЛАРУСКАЕ АЎТАКЕФАЛЬНАЕ ПРАВАСЛАЎНАЕ ЦАРКВЫ
ДАСТОЙНАМУ СВЯТАРСТВУ, ПАБОЖНАМУ МАНАСТВУ і ўсім
БАГАЛЮБНЫМ ВЕРНИКАМ НАРОДУ БЕЛАРУСКАГА

„Я ёсьць уваскрашэнне і жыцьцё;
хто верыць у Мяне, хоць і памре,
ажыве”. (Ін. XI, 25).

ХРЫСТОС УВАСКРОС! РАДАСЦЬЦЬ НЯВЫМОУНАЯ!



Уваскрасенне Хрыстовае гэта
найважнейшая падзея ў духоў-
ным жыцьці хрысьціянаў на ўсім
свеце. У гэты дзень усе хрысь-
ціяне ўрачыста вітаюць адзін ад-
наго вітаньнем ХРЫСТОС УВАС-
КРОС! У гэтих двух словах вы-
казваецца столькі радасці, зада-
валення і сардечнасці, бо-ж ня-
ма другога больш урачыстага
прывітаньня, як у гэтих двух
словах выказанае.

Кажны з нас ад самых дзіця-
чых гадоў памятае, што Вялік-
дзень ёсьць самым найбольшим
святым. І навет абыякавыя ў ве-
ры ў гэты дзень, „яго-ж стварыў
Госпад”, съпляшаюцца ў царкву
на ўрачыстую Багаслужбу і з ра-
дасцю захапляюцца чароўным
съпевам Вялікоднага Канону і
Св. Літургіі. Цяжка паверыць,

каб у тым часе людзі мелі нейкую ўзаемную варожасць, бо ў тым
часе між усімі пануе згода, усім хочацца адзін аднаго абняць, усім

здаецца, што яны браты і сёстры між сабою. І гэткая духовая радасць ужо съветчыць пра асаблівае значэнныі съвята Вялікадня, які таму і называеца Святам над Святамі.

Амаль ужо дзьве тысячы год праішло з таго часу, як Хрыстос пасція Свайго Уваскрасенія зъявіўся жонам Міраносіцам і сказаў ім — РАДУЙЦЕСЯ! (Мацьв. 28, 9). І гэткае радасці ніхто ня можа адабраць і сёньня ад запраўднага хрысьціяніна і аж пакуль існуе хрысьціянскі съвет. А ён будзе існаваць ува ўсе дні і да сканчэння веку (Мацьв. 28, 20). І съвята Ўваскрасенія Хрыстовага, хрысьціяне па ўсім съвеце будуць спатыкаць урачыста.

Літасціўцы Госпад Бог наш не хацеў пакінуць грэшных людзей у стыхійным няшчасці, а таму паслаў на зямлю Збавіцеля. І калі надайшла поўня часу, на зямлю прыйшоў Сын Божы праз уцелаўленыне ад Прасвятое Дзевы Марыі. Ён прынёс нам дасканалы закон веры і маральнасці ды паказаў на прыкладзе, як трэба закон выконваць.

Хрыстос, як Чалавек, пражыў на зямлі трыццаць трох годы. Ён Сам перажыў усе зямныя няўгody і паказаў нам, як трэба жыць і што патрэбна для збаўлення. Ён даў нам Сваю Святую науку — Евангельле — і за гэта быў укрыгаваны і памёр на крыжы. Сваёю съмерцю перамог съмерць, а Ўваскрасеніем палажыў пачатак уваскрасенію ўсіх памершых — бо, як у Адаме ўсе паміраюць, так у Хрысьце ўсе ажывуць (І. Кар. 15, 22).

Уваскрасеніе Хрыстовае ёсьць найбольшым актам зямнога жыцця Ісуса Хрыста. Гэта найбольшае цуда з усіх Хрыстовых цудаў. І таму апосталы праз уесь час і пра паведвалі пра Хрыстовае Ўваскрасеніе, бо яно было завяршэннем місіі Хрыстовае — збавенія народаў. Пра гэта апостал Павал выясняе так: — калі-б Хрыстос не ўваскрес, дык і наука нашая дарэмнаю была-б, дарэмнаю і вера вашая (І. Кар. 15, 14).

Хрыстос Уваскрес і ўзынёсся на неба, але нас самотнымі не пакінуў. Ён прабывае і цяпер на зямлі: ўстановіў нам Святую Царкву, Якое ЁН Сам зъяўляеца Галавою. У Царкве Сваёй установіў тайнства, каб мы праз Св. Прычастце ядналіся з Ім.

Таму, Дарагія Брэты і Сёстры! Абновім і мы ў гэты Вялікі Дзень сэрцы нашыя, каб у нас гарэла вялікім полыменем съветлая, містычная вера. Няхай палымяная надзея ажыўляе духовыя сілы нашыя, а жыццядайная любоў і праца нашая для добра свайго Беларускага Народу наблізіць нас да вызваленія з няволі Бацькаўшчыны нашай.

Зъяўрнем большую ўвагу на паглыбленьне съведамасці нашае і веры ў адказнасці прад Богам, Царквою і Народам для ўзмацненія нашае роднае Беларускае Аўтакефальнае Праваслаўнае Царквы, Богу на славу, а Беларускаму Народу на радасць, шчасль-

З ВЯЛІКАДНЕМ ХРЫСТОВАГА ЎВАСКРАСЕНЬНЯ

В і н ш ү е м

Высокадастойных Уладыкаў нашых

МИТРАПАЛІТА АНДРЭЯ,

АРХІЕПІСКАПА МІКАЛАЯ,

Дастойнае Святаrstва і ўвесь Клер Царкоўны.

Царкоўныя Рады, Брацтвы і Сястрыцтвы,

Грамадзкія ўстановы, Арганізацыі Моладзі нашай,

Усіх вернікаў Св. БАПЦарквы і ўвесь Беларускі Народ

ХРЫСТОС УВАСКРОС!

ЗАПРАЎДЫ ЎВАСКРОС!

Рада БАПЦарквы

це і збавенъне.

З гэткімі нашымі разважаньнямі і думкамі ды шчырымі пажаданьнямі сардэчна вітаем у Богу давераную нам Паству, з Вялікім і Радасным Святам Уваскрасеньнем Хрыстовым — Вялікоднем! Пасылаем Вам і ўсяму нашаму Беларускаму Народу наше архіпастырскае дабраславенства.

Супакой, любоў і Ласка Господа нашага Ісуса Хрыста, любоў Бога Айца і Прычасьце Святога Духа няхай будзе з усімі Вамі, цяпер і заўсёды і павек вякоў. Амін.

Пакорны ў Богу  Мітрапаліт Андрэй

Пакорны ў Богу  Архіепіскап Мікалай

Лета Божага 1979

М-ца красавіка.

НА ЮБІЛЕЙ АРХІЕПІСКАПА ЯКАВАСА

1-га красавіка споўнілася 20 гадоў ад часу епіскапства Архіепіскапа Якаваса, Экзарха Канстантынопальскага Патрыярха. З нагоды юбілею Архіепіскапу Якавасу была выслана гэткая тэлеграма (пераклад з ангельскае):

„Ад імя герархіі Беларускае Аўтакефальнае Праваслаўнае Царквы, ейнага духавенства і вернікаў ў ЗША, Канадзе, Аўстраліі, Вялікабрытаніі і Бэльгіі мы сардэчна вітаем Вашу Дастойнасць з нагоды цудоўных угодкаў Вашага высьвячэння ў епіскапы дваццаць гадоў таму. Мы горача молімся, каб Госпад захаваў Вас для Свае працы на шмат, шмат гадоў. З хрысьціянскай любоўю — Мітрапаліт Кліўлендзкі і ўсяе Амэрыкі Андрэй, Архіепіскап Таўронтайскі і Канадзкі Мікалай, пратаерэй Васіль Кендыш, сакратар Кансысторыі Беларускае Аўтакефальнае Праваслаўнае Царквы”.

КАЛЯДНАЕ ПРЫВІТАНЬНЕ УСЯЛЕНСКАГА ПАТРЫЯРХА ДЭМЭТРЫЕСА ДА МІТРАПАЛТА АНДРЭЯ

Свяцейшаму Мітрапаліту Уладыку Андрэю, у Святым Духу ўмілаванаму брату і духоўнаму Свячэннаслужыцелю нашае сымірэннасьці, ласка хай будзе Вашай Святасьці і супакой ад Бога.

З нагоды ўрачыстага выяўлення святога і велічнага Дня Нараджэння Збавіцеля нашага Хрыста шчырыя віншаваньні з малітвамі і пажаданьнімі Вашай, годнае паshanы нам, Святасьці, у падзяцы ѹ любові, съплюсяюся ўзаемна пераказаць у гэтым святым дні, з пацалаваньнем і з шчырымі дабразычэнніямі пажадаць усякае дабрабытнасьці Вам і ўмілаванай нам Вашай пастве, якая разам з Вамі ласкаю ѹ славаю Народжанага ў целе Хрыста няхай будзе абдорана.

І наапошку, хай новы год збаўлення, шчаслівага ѹ нябеснага пераканання зыйдзе дараваньнем на Вас ад Бога, Яго-ж ласка ѹ бязъмежнае памілаванье няхай будзе з Вамі, умілаваная Святасьць.

Нараджэнне Хрыстовае 1978 г.
Патрыярх Дэмэтрыёс

Іншыя прывітаньні:

- Ад Патрыярха Бенедыкта Ерусалімскага;
- ” Нікалаоса VI Папы Патрыярха Александрыйскага;
- ” Сакратара Усяленскага Патрыярхату Мітрапаліта Васіліюса;
- ” Архіепіскапа Хрызастома Кіпринскага;
- ” Архіепіскапа Яковаса, Экзарха Канстантынопальскаяе Патрыярхіі на Амэрыку;
- ” Архіепіскапа Атэнагора, Экзарха Канстантынопальскаяе Патрыярхіі на Вяліка-Брытанію;
- ” Мітрапаліта Мсыціслава, Украінскае Праваслаўнае Царквы ў ЗША;
- ” Епіскапа Яна Р. Марціна, Карпата-Рускае Праваслаўнае Царквы ў ЗША;
- ” Епіскапа Ірынэя, Сэрбскае Праваслаўнае Царквы;
- ” Мітрапаліта Дымітрыя, Амэрыканскае Праваслаўнае-Каталіцкае Царквы;
- ” Епіскапа Валерыяна Д. Трыфы.

З ВЯЛІКАДНЕМ ХРЫСТОВАГА УВАСКРАСЕНЬНЯ

віншуем Дабрaverнае Святарства і Вернікаў БАПЦарквы
і ўсіх Братоў і Сёстраў у Хрысьці,
з пажаданьнем радасьці і шчасця.

Мітр. Прат. А. Васіль Кендыши
з Матушкай

САБОРНАЯ МІСІЙНАЯ БАГАСЛУЖБА НА НЯДЗЕЛЮ ПРАВАСЛАЎЯ У КЛІУЛЕНДЗЕ

Саборныя Багаслужбы на першую нядзелю Вялікага Посту адбываюцца ў Кліўлендзе ўжо напрацягу некалькіх год. Кожны год, згодна дамоўленасці духавенства, Багаслужбы адпраўляюцца ў іншай парафіі, ад яксе ў Багаслужбах прымае чынны ўдзел духавенства.

У гэтым годзе дня 11-га сакавіка Саборная Багаслужба з чаргі адбылася ў Беларускім Катэдральным Саборы Жыровіцкага Божае Маці. Апрача духавенства і беларускіх вернікаў на Багаслужбе прысутнічала давольная колькасць украінцаў з суседніх парафіяў, а таму Сабор быў перапоўнены малельнікамі.

Узначальваў Багаслужбу Мітрапаліт Андрэй у асысьце Беларускага, Украінскага і Сэрбскага духавенства. Перад пачаткам Вячэрні а.Рыгор прачытаў 9-ты час.

Урачыстая Вячэрня распачалася роўна а 5-тай гадзіне папаўдні. Каля Св. Прастолу разъмесьціліся аж 9 асоб духавенства: Уладыка Андрэй, Мітрафорны Пратаерэй Сыцяпан, Мітр. Прат. Хведар, Прат. Леў і Прат. Нэстар ад Украінскага духавенства, Прат. Аляксандар і а. Юры ад Сэрбскага духавенства і а. Рыгор і Пратадиякан Міхал ад Беларускага духавенства.

Вячэрня ўпяршыню правілася ў беларускай мове, а таму было вялікае зацікаўленыне малельнікаў. Хорам кіраваў др. Калоша. Мэлёдыйны посны напеў пабуджаў вернікаў да малітвенага настрою, а асабліва ў часе съпеву „Прачыстаму Твайму вобразу пакланяемся Добры...”, у часе якога духавенства выйшла з Алтара на сярэдзіну царквы з Іконамі ў знак перамогі над герэтыкамі і іконаборцамі.

Пасля прачытаныя Евангельля, вельмі зъмястоўнуюю рэлігійна-патрыятычную казань сказаў Мітр. Прат. а. Хведар. Асабліва знаменнаю была казань у той частцы, дзе гаварылася, апрача гістарычнае перамогі над іконаборцамі і пра нацыянальнае значэныне элемэнту ў кожнай праваслаўнай царкве, і асаблівая важнасць роднае мовы сярод вернікаў у часе Багаслужбаў.

Да найгалаўнейшых асаблівасцяў Вячэрні належалаў той ма-мэнт, калі ў часе выхаду духавенства з Іконамі да народу, быў прачытаны Сынодыкон, у якім ёсьць сымбалічны ўспамін пра тое, як пасля доўгіх гадоў ганьбаваныя і нішчэнныя Іконаў на Саборах было пастаноўлена прызнаць шакаваныне Іконаў, як пра гэта гаворыцца ў Сынодыконе, які выразна прачытаў Прат. а. Нэстар. А як доказ прызнаныя пастановы Сабору вернікамі, пасярэдзіне чытаныя Сынодыкону быў прагалошаны Сымбаль Веры.

Прывітаныне і падзяку для духавенства і ўсіх прысутных зла-

НАЙВАЖНЕЙШЫЯ ПРЫЧЫНЫ СКЛІКАННЯ САБОРУ ЕПІСКАПА ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА У НАВАГРАДКУ 15-ГА ЛІСТАПАДА 1416 ГОДУ

Сабор быў скліканы на дамаганьне Вялікага князя Літоўскага (Беларускага) Вітаўта. Галоўным пытаньнем на Саборы было — выбары асобага Мітрапаліта для Вялікага Княства Літоўскага. Належыць тут адзначыць, што ўжо напрацягу некаторага часу Масква імкнулася кіраваць і Кіеўскай Мітраполіяй, а таму адразу пасьля съмерці Кіпрыяна, Мітра. Кіеўская і ўсёя Русі (16. 9. 1406 г.), маскоўскі князь Васіль звярнуўся да Канстантынопальскага Патрыярха, каб прыслалу ў Москву Мітрапаліта, які кіраваў-бы адначасна і Кіеўской Мітраполіяй. Князь-жа Вітаўт ня могучы пагадзіцца на такую умову, — бо Кіеў у тым часе знаходзіўся пад кіравенцтвам Вітаўта, — выбраў кандыдатам на Кіеўскую (Літоўскую) Мітраполію полацкага Епіскапа Хвядоса і выслаў яго ў сталіцу Грэцыі для зацьверджанья, пішучы: „пастаўце яго нам Мітрапалітам, каб ён сядзеў на пасадзе Кіеўской Мітраполіі „па-старынне” і будаваў Царкву Божую „па-даўнейшаму”, як наш: дзеля таго, што згодна Божае волі, мы зъяўляемся ўладарамі тым горадам, Киевам”.

Просьба гэтая Вітаўта ня была прынятая Патрыярхам, а 2-га верасьня 1408 году на Мітраполію ўсёя Русі ў Кіеве быў паставлены Мітрапалітам Фоцій — грэк. (Акт. Зап. Россії № 25; Полное Собрание Русс. Летописей том. III; 104; VI, 144, 145).

Вялікі Князь Вітаўт напачатку не хацеў прыняць Фоція, але пасьля яго прырачэння, што будзе наведваць праваслаўную Цар-

жыў Мітрапаліт Андрэй.

Пасьля гучнага Мнагалецця, якое выгалаасіў Пратд. Міхал — Уладыкам: Мсьцілаву, Андрэю і Дыянісію, багалюбнай пастве, кіруючаму ўраду і ўсім Праваслаўным Хрысьціянам, вернікі, цалуючы Іконы і Св. Крыж, з жальбою на душы перайшлі ў царкоўную залю, дзе Парафіяльная Рада прыгатавала перакуску.

Гаспадаром прыгатаванай для съвятароў вячэры быў а. Рыгор.

Належыць адзначыць, што як спэцыяльны парадак Вячэрні, прысвячаны Нядзелі Праваслаўя, так і Саборная Багаслужба з вынасам Іконаў ды прысвячаная дню казань, у якой прыпаміналася вернікам аб змаганьні і ахвярах ў часе прасльядавання хрысьціянаў, ды іхная адвага і перамога над герэтыкамі і адступнікамі ад веры, — усё гэта пакінула добрае ўражанье сярод прысутных вернікаў, а таму ёсьць пажаданым, каб і ўсе іншыя нашыя парафіі адзначалі гэты гістарычна-рэлігійны акт.

Вернік

ку ў Вялікім Княстве Літоўскім і клапаціца аб ёй, згадзіўся прынц.

Аднак дамоўленасць Вітаўта з Фоціем ня была доўгатрывалаю. Паслья сямімесячнага побыту ў Кіеве Фоцій пераехаў у Маскву. Епархіі ў Вялікім Княстве Літоўскім наведваў рэдка, а ў часе наведваньня распачаў вывозіць у Москву з Кіеўскага сабору ўсе лепшыя каштоўнасці.

Каб запабегчы гэтаму, Вітаўт адмовіў Фоцію кіравецтва Епархіямі ў Вялікім Княстве Літоўскім, ды паслаў у Канстантынопаль паслаў з скаргаю на Фоція да цара і Патрыярха, каб Літве (Беларусі) паставлены быў Мітрапалітам Грыгор Цамбляк. Аднак пасольства Вітаўта пасльеху ня мела і Грыгоры Цамбляк Мітрапалітам паставлены ня быў.

Тады Вітаўт склікаў Сабор Епіскапаў, якія знаходзіліся ў ягонай дзяржаве: Епіскапа Палацкага Хвядоса, Чарнігаўскага Ісакія, Луцкага Дзяніса, Уладзімерскага Герасіма, Холмскага Харытона, Тураўскага Яўфімія. (Згодна-ж Ніканаўскага Летапісу пададзена, што яшчэ прысутнічалі на Саборы і Галіцкі Епіскап Ян, Чэрвенска-Перамышлеўскі Павал і Смаленскі Сабастыян. (Ніканаўскі Летапіс 50-51).

Азнаёміўшыся з ненармальным станам рэлігійнага жыцця ў Вялікім Княстве Літоўскім, Епіскапы пастановілі, што для добра агульнага належыць яшчэ раз звярнуцца да цара і Патрыярха і высласць у Канстантынопаль пасольства. Паслы ад'ехалі ў Канстантынопаль у скавіку 1415 году. Вітаўт загадаў ім чакаць там адказу да 20-га ліпеня. Потым час чаканьня быў прадоўжаны яшчэ да 15 жніўеня. А калі апошні тэрмін чаканьня адказу мінуў, Вітаўт ізноў склікаў Епіскапаў, архімандрытаў, ігуменаў, пабожных інакаў, святароў, князёў і баяраў і запрапанаваў ім выбраць Мітрапалітам Грыгора Цамбляка, які і быў выбраны 15 лістапада 1416 году у месце Наваградку у царкве Св. Багародзіцы. У склад Наваградз. Мітраполіі ўвайшлі наступныя Епархіі: полацкая, чарнігаўская, луцкая, ўладзімерская, смаленская, холмская і тураўская. Акт. Зал. Rossii I, № 25; Полное собрание Русских Летописей II, 353; 106; V, 259; VII, 88. Летопись Вел. Княз. Литовских стр. 43.

Зъмест акту пастановы Сабору аб выбары мітрапаліта Грыгора

„Мы, зыйшоўшыся ў Новым Горадзе Літоўскім, у Св. Царкве Прачыстае Багародзіцы, з Ласкі, дадзенай нам ад Св. Духа, паставілі Мітрапалітам для Св. Нашай Царквы Кіеўскай і ўсіх Русі Грыгора, згодна пераданьня Св. Апосталаў, якія ў сваіх правілах пішуць: „два або троі Епіскапы рукапалагаюць Мітрапаліта (у арыгінале — Епіскапа).“

Так раней паступалі Епіскапы і пры вялікім князе кіеўскім Ізяславе, паставляючы Клімента Мітрапалітам згодна правілаў. Так сама паступілі і нашыя родзічы Балгары, якія раней за нас архысыціліся, і Сэр-

бы, пастаўляючы сабе Першапрасьвіцера сваімі Епіскапамі, хоць сэрбская зямля значна меншая за нашую, што знаходзіцца пад уладаю Вялікага князя Вітаўта. Але што гаварыць пра Балгарад і Сэрбаў? Так ўжо ўстаноўлена съв. апосталамі. Ласка Съв. Духа роўна дзее на ўсіх праваслаўных Епіскапаў: пастаноўленыя-ж ад Самога Госпада апосталы пастанаўлялі другіх, тыя другіх, і такім спосабам Ласка Съв. Духа дайшла і да нас пакорных. И мы, як вучні апостальскія, маем уладу, пасъль шматлікіх іспытаў, саборам пастаўляць дастойнага пастыра сваёй Бацькаўшчыне... Няхай хто-небудзь не падумае, быццам мы адракаемся ад веры, пастаўляючы самі Мітрапаліта: не, мы не адракаемся. Наадварот, пераданье съв. апосталамі і съв. Айцамі мы прымаем і пабожна верым; і праклінаем усялякую ерась і ілжу ератыцкую; і разлады і зборышчы, каторыя нязгодна з воляю Божую адбываюцца; з імі-ж і Сыманійную ерась анафеме падаём, згодна якое за срэбра і золата Дары Съв. Духа пра-даюцца.

Свяцейшага-ж Патрыярха Царгародзкага мы прызнаем Патрыярхам і Айцом, а іншых Патрыярхаў Александрыйскага, Апіцяхійскага, Ерузалімскага і тых Мітрапалітаў, і тых Епіскапаў маем, як Айцоў і Братоў у Съв. Духу, і згодна з імі вызнаём веру, так як яны вучым, і так разумеем.

Але ня можам-жа цярпець, калі Царкву Божую церпіць гвалтоўны прымус Цара Царгародзкага, бо Святы Вялікі Патрыярх і Божы Свя-чэнны Сабор Канстантына града згодна права паставіць выбранага намі Мітрапаліта ня могуць даць, але пастаўляюць, каго Цар загадае згодна абязданак.

А таму Дар Съв. Духа прадаецца і купляецца. Так паступіў адносна Царквы Кіеўскай у нашыя часы Айцец Уладарнага Імпэратора (Мануила — Іван) з Мітрапалітамі: Кіпрыянам, Піменам, Дзянісам і шматлікімі іншымі, ня дабаючы пра царкоўную чэсьць, а пра срэбра і золата. У выніку чаго паўставалі вялікія даўгі, шматлікія страты, бязладзьдзе, за-калоты, а самае найгоршае — гэта зьнеслаўленые Царквы Кіеўской і ўсеяе Русі.

Дзеля гэтага мы пастанавілі, што не належыць нам прымамаць такіх Мітрапалітаў, якія будучы міранамі, праз куплю пастаўляюцца царом, а ня згодна волі Патрыярхаў і Апостальскіх Сабораў ды бяз згоды народу вызначаюцца.

Дзеля гэтага і мы ўсе Епіскапы, сабраўшыся з ласкі дадзенай нам Съв. Духам, пастанавілі дастойнага Першасвяціцеля Грыгора Мітрапала-літам Кіеўскай Мітраполіі ў лета 6924 (1416)."

(Паводля: „Полное Собрание Русских Летописей, том XI, XII; Патриаршая или Никоновская Летопись” — пераклад. „Акты Зап. России № 23, 24, 25”).

ПАВОДКА НА БЕЛАРУСІ

Як падае газета „Новое Русское Слово” ў карэспандэнцыі з Лёндану — Рэйтэра, — у паўднёвой частцы Беларусі разыліся вялікія паводкі. Рэчкі павышаюцца з берагоў і затапілі прыбярэжныя раёны.

Маскоўскае радыё гаворыць пра нязвычайні вясенны разыліў рэк. Дзясяткі населеных пунктаў фактычна затоплены. Прыйгяды Берасьця затоплены.

Тысячы народу выселены з вёсак і мястэчак. Скаціна выгнана на больш высокія месцы. Некаторыя вёскі адлучаны вадою.

СМАЛЕНСКАЯ ЕПАРХІЯ

Згодна летапісных записаў Смаленшчына ўжо за часоў князя Вячаслава канчаткова вызвалілася ад залежнасці прышоўшых з Скандынавіі Русаў і было створана магутнае незалежнае Смаленскае Княства, а за часоў князя Расьціслава была ўжо заснаваная асобная Епархія.

Першым Епіскапам быў вучоны грэк Мануіл. На ягонай пяціці быў надпіс: **Мануіл — Епіскап Смаленскі**, і адзначаны год **па-стаяўлення** яго Епіскапам 1137. У 1167 годзе Епіскап Мануіл прымаў удзел у паставленні Клімэнта Смаляціча на Кіеўскага Мітрапаліта. Пра Смаляціча ў летапісі зазначана: „гэткага кніжніка, як Клімэнт Смаляціч, дагэтуль ня было яшчэ навет на ўсёй усходній Славяншчыне”. (Полное собрание Русс. Летап. том II стр. 29). Гэта быў высокаасвячаны чалавек, глыбокі філёзаф, знаўца **антыхічных** пісьменнасці — Гамэра, Плятона і Арыстоцеля.

Ужо самое прозвішча — Смаляціч — дае нам падставу думаць, што Клімэнт быў Беларусам, бо паходзіў з Смаленшчыны, а ня з Кіева, як гэта цвердзіць гісторык Тацішччаў і прысвойваюць яго сабе **ўкраінскія гісторыкі**.

Зь іншых Епіскапаў, якія былі на пасадзе Смаленскае Епархii за часоў незалежнага Смаленскага Княства ведамыя наступныя: Канстантын, які памёр у 1180 годзе; Сымон, памёр у 1197 годзе; Ігнат — у 1206 годзе; Сымон, аб якія успамінаецца ў пасланні Палікарпа і Епіскапы Лазар і Міхал. Гэта была залатая пара рэлігійнага развою незалежнага Смаленскага Княства на ўсходній граніцы беларускіх земляў. У тым часе адважны смаленскі народ мужна бараніў сваю незалежнасць ад агрэсіі з поўначы і паўдня, заходу і ўсходу ад татарскага навалы і маскоўскага падбою.

У 1404 годзе Смаленскае Княства сталася складаю часткай Вялікага Літоўскага Княства, і Смаленская Епархія вайшла ў склад Наваградзкае Мітраполіі. На пасад Смаленскае Епархii быў вызначаны Епіскап Себастыян, які ў 1415 годзе прымаў удзел у Элекцыйным Саборы Епіскапаў у Наваградку, на якім быў выбраны Мітрапалітам Грыгоры Цамблак.

Пасылья Себастыяна Смаленскім Епіскапам быў Гэрасім, які ў 1432 годзе з волі князя Сьвідрыгайлы быў пасланы ў Канстантынопаль да Патрыярха і вярнуўся з Канстантынополя ў 1433 годзе, як Мітрапаліт Кіеўскі і ўсіе Русі. (Полное Собр. Лет. том 17 стр, 67; История Русс. Церкви Макария т. 4 стр. 104).

Некаторыя расейскія гісторыкі зазначаюць, што Гэрасім быў вызначаны Мітрапалітам толькі для Вялікага Княства Літоўскага, а не для „усіх Русі”. Аднак згодна дзеяннія Гэрасіма ведама, што ў 1434 годзе ён паставіў Епіскапа на Ноўгарад, які ў склад Літоўскага Княства не ўваходзіў. (Полн. Собр. Русс. Лет. том 4, стр. 208).

Жыцьцё і дзейнасьць Мітрапаліта Гэрасіма было вельмі кароткім і закончылася трагічна. Свідрыгайла западозрыў Гэрасіма ў зносінах з ворагамі, загадаў зыняволіць, закаваць у кайданы і праз 4-ры месяцы ў 1435 годзе загадаў спаліць.

У летапісах зазначана, што ў 15 ст. Смаленскім Епіскапам быў Міайл, які ў 1475 г. таксама быў пасъвячаны на Кіеўскага Мітрапаліта.

У 1498 годзе Епіскап Смаленскі Язэп Балгарыновіч, які паходзіў з беларускае шляхоцкае сям'і і меў маемасць у Слуцкім павеце, Канстантынопальскім Патрыярхам быў паставлены на Мітрапаліта Кіеўскага і „Уссе Русі”.

У 1504 годзе, калі Смаленскам заўладала Маскоўшчына, Смаленскі Епіскап Варсанофі на загад Маскоўскага цара, быў арыштаваны і высланы на ссылку і там загінуў.

Ад таго часу Епіскапаў на Смаленскую Епархію вызначала ўжо Масква з якіх ведамыя: Епіскапы — Язэп, Сава Слепушкін, Гурый Забалоцкі, Сімеон, Хведар і Сыльвэстар.

У 16 сталеці Смаленск ізноў быў далучаны да Вялікага Княства Літоўскага, аднак праваслаўная Смаленская Епархія ня была адноўлена. Гэта быў час, калі былья праваслаўныя Епіскапы на чале з Мітрапалітам перайшлі ў вунію, распачаўся ўцік праваслаўных у Вялікім Княстве Літоўскім, усе Епархіі былі абсаджаны вунійнымі Епіскапамі. Смаленскаю Епархіяю кіраваў ў тым часе вунійны Епіскап Друцкі-Сакалінскі.

На ратунак для праваслаўных у 1620 годзе прыехаў у Кіеў Ерусалімскі Патрыярх Феафан, які меў даручэннне ад іншых Усходніх Патрыярхаў, які на просьбу дэлегатаў ад ўсіх гарадоў Беларусі і Украіны, аднавіў Праваслаўную Мітрополію, высьвячваючы Мітрапаліта і 6 Епіскапаў. На Смаленскага Епіскапа быў пасъвячаны Ісайя Капінскі, які ў 1631 годзе пасълья съмерці Кіеўскага Мітрапаліта павінен быў заняць яго месца.

Гэта быў апошні Смаленскі Епіскап Праваслаўнае Мітрополіі Вялікага Княства Літоўскага. Ужо ў канцы 16-га сталеція Смаленскам заўладала Маскоўшчына, і на Смаленска-Дарагабускую Епархію Епіскапаў вызначаў напачатку Маскоўскі Патрыярх, а пазней расейскі Свячэнны Сынод.

З ведамых Смаленскіх Епіскапаў, падлягаючых беспасярэдня Маскве былі наступныя: Варлаам Косаўскі, Філафей, Гедэон Вішнеўскі, Парфен Сапкоўскі, Дзімітры Усьціновіч, Сэрафім Глаголеўскі, Ірынэй Фалькоўскі, Іасаф Стрэценскі, Язэп Вялічкоўскі, Цімафей Катляроў, Антон Амфітэатраў, Іван Сокалаў, Сэрафім Пратапопаў, Язэп Драздоў, Нэстар Мэтаніеў, Гурый Ахоцін, Епіскапы: Ніканор, Мітрафан, Пётра, і Хвядос.

(Згодна Праваслаўнага Энцыклапэдычнага Славара)

З ПАДЗЕЯЎ У СЭРБСКАЙ ПРАВАСЛАУНАЙ ЦАРКВЕ ПАУНОЧНАЕ АМЭРЫКІ

Сэрбская Праваслаўная Царква ў Амэрыцы паўстала з эмігрантаў сэрбаў, якія прыбывалі сюды ў розныя часы. Найбольш аднак сэрбаў прыехала ў Амэрыку пасьля другое Сусьветнае вайны. Гэта бытве пераважна ўцекачы ад камуністычнае ўлады. Зарганізаваная была Сэрбская Праваслаўная Царква ў 1921 годзе на Саборы Епіскапаў, а пастанову аб зарганізаванні зацьвердзіла Сэрбская Патрыярхія ў Белградзе. Епіскапам быў пастаўлены Дыяніс.

Ад 1947 году распачаліся намаганні Сэрбскае Патрыярхіі ў Белградзе на звольнені Епіскапа Дыянісія. Справа гэтая працягнулася аж да 1963 году, калі аднак Епіскап Дыянісі быў звольнены, а на яго мейсца прысланы Епіскап Фірмільян.

Епіскап Дыянісі, які карыстаўся вялікаю пашанай сярод духавенства і вернікаў і быў сакратаром Канфэрэнцыі Кананічных Праваслаўных Епіскапаў, ня прызнаў пастановы аб звольненні яго, уважаючы, што яна была вынесена пад цікам камуністычнае ўлады ў Югаславіі. Пасьля гэтага распачалася судовая справа, якая цягнулася напрацягу 15-ці год. Праслушана соткі съветкаў, сьпісаныя тысячы балонак паперу і стручана некалькі тысяч даляраў.

Амэрыканскія судовыя ўлады ня ўнікаюць у справы рэлігійныя, бо ў Амэрыцы царква аддзелена ад дзяржавы, але маюць права вырашаць справу маемасьці, якая належыць да царквы, але і гэтую справу вырашае той, хто мае духовую і кананічную ўладу ў царкве.

Судовая справа маемасьці Сэрбскае Царквы праз гады перайходзіла ад аднае судовае інстанцыі да другое, і выносіліся розныя супяречныя пастановы. Як напрыклад: адна судовая інстанцыя прызнавала маемасьць за Епіскапам Дыянісіем, а другая за Сэрбской Патрыярхіяй. Гэтак, Найвышэйшы суд у Штаце Іллінойс прызнаў, што Епіскап Дыянісі ёсьць праўным Епіскапам Сэрбскае Праваслаўнае Царквы ў Амэрыцы, і папярэднюю пастансву аб належанні маемасьці да Сэрбскае Патрыярхіі ўняважніў, а ў 1974 годзе патрыярхія ў Белградзе перадала справу на пепрагляд да Найвышэйшага суду, які вынес пастанову не на карысць Епіскапа Дыянісія, а Югаслаўскай Патрыярхіі. І на аснове гэтага апошніяя пастановы Епіскап Дыянісі павінен быў пераказаць царкоўную маемасьць Епіскапу Фірмільяну. Вартасьць маемасьці абрахоўвалася на пяць мільёнаў даляраў.

Епіскап Дыянісі адказаў, што ўся гэтая акцыя скіраваная супроты яго ёсьць інспіраваная камуністымі. А яго адвакаты съцвердзілі, што такая пастанова суду ў справе маемасьці не падлягае пастанове Найвышэйшага Суду.

Належыць зазначыць, што Сэрбская Вольная Праваслаўная Царква ў Амэрыцы і Канадзе налічвае больш як 60 парафіяў і каля 65 тысяч вернікаў, якія ў выніку доўгатрываальных спрэчак і доўгатрывае судове цягніны, а таксама пад дзеяньнем камуністычных уплываў падзяліліся на два варожыя лягеры, і да гэтага часу праводзяць паміж сабою заўзятае змаганьне.

(Згодна „Вісніка” з 15 чэрвеня 1978 г.)

ФІЛОН КМІТА-ЧАРНАБЫЛЬСКІ — ВАРТАУНІК УСХОДНІХ ГРАНІЦАУ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА

Паходзіў Філон Кміта з досыць заможнае сям'і. Бацька ягоны быў адважным і храбрым ваякам, якога за вайсковы талент у барацьбе супроць татар падаўновалі з храбрым і слынным карфагенскім Ганібалам. Ваенныя посыпехі бацькі аказалі пэўны ўплыў на фармаванье харктару сына. Філон насьлядаваў здольнасці бацькі, а ўмовы пагранічнага жыцця загартавалі яго; вызначылі далейшы шлях змаганья. Рамантыка ваеных баталіяў, у якіх вельмі хутка можна было праявіць свае арганізацарскі і стратэгічныя здольнасці, назаўсёды звязалі Філона з войскам. Шэраг выдатна праведзеных ім ваеных аперацыяў, у часе якіх быў разгромлены пераважаючыя сілы праціўніка, забясьпечылі яму гучнае імя і славу ды спрыялі хуткаму ўзвышэнню ў яго службовае кар'еры. У 1562 годзе ён ужо меў чын ротмістра і даставаў ад караля Жыгімента Аўгуста прызначэнне на пасаду адміністратора пагранічнага з маскоўшчынай замку Остэр. А ў 1567 г. за асаблівую заслугі у Вялікім Княстве Літоўскім, у справах пагранічнага службі, Філон атрымаў пасаду Старатысты ў Оршы і пераехаў туды на сталае месца жыжарства. Там ён пра жыў да саме съмерці, звыконваючы сваю службу, спалучаную з усімі нягодамі пагранічнага жыцця і матар'яльнымі нястачамі. Ваенная загартоўка і ваяўнічы дух і тут выяўляліся вышэй за адміністраторскія авабязкі, а таму ў кожным зручным выпадку Філон са зброяй у руках безаглядна кідаўся ў бой з Маскоўшчынай, ня прагнучы нажывы ані славы ў імя ўласных інтарэсаў. У 1579 годзе за свае чыны на карысць Вялікага Княства Літоўскага, карала і Рэчы Паспалітай, прыўлейнай граматай Сцяпана Баторага ён быў узведзены ў ранг сэнатара з намінальным тытулам Смаленскага ваяводы. Гэта была высокая і ганаровая ўзнагарода для людзей, якія не вылучаліся знатнасцю паходжанья, і давала права быць сябрам каралеўскага рады, але не давала тых матар'яльных выгодаў, якімі карысталіся іншыя ваяводы на сваіх службовых пасадах. Такая намінацыя ставіла свайго кандыдата ў нераўнапраўнае становішча з іншымі сэнатарамі і вымушала эд, яго быць цалкам залежным ад ласкі караля. Філон Кміта дасягнуў сваёю службую высокага рангу, але не дачакаўся таго часу, калі яго чамінацыя на становішчы ваяводы Смаленскага стане рэальнасцю і прынісে яму адпаведныя да становішча матар'яльныя выгады.

У Баркулабаўскай Хроніцы змешчана аж 30 лістоў яго, пісаных да караля і розных асобаў Каралеўскага Рады Вялікага Княства Літоўскага і да выдатнейшых асоб, як зазначана ў кроніцы „Паноў Рад Вялікага Княства Літоўскага”. Перапіска ахсплірае надзвычайна важны для гісторычнага досыледу адцінак часу Рэчы Паспалітай, калі яна пасля съмерці бязьдзетнага караля Жыгімента Аўгуста апынулася ў стане зацяжнога бескаraleўя.

Кміта-Чарнабыльскі, які быў заўзятым патрыётам Вялікага Княства Літоўскага, ня быў задаволены з дзяржаўнага саюзу Вялікага Княства Літоўскага з панскаю Польшчынай. Ён адкрыта выступаў і выказваў сваё незадаваленне да польскіх палітычных дзейнікаў і парадакаў, якія ўкараніліся ў Вялікім Княстве Літоўскім насуперак гістарычным дамоўленням і традыцыям. Пра гэтае съветчыць адзін з ягоных лістоў, які ён бяз гневу і абурэння пісаў да Кашталяна Троцкага каралеўскага пісара, маршалка і падканцлера Вял. Княства Літоўскага Еўстафія Валовіча, якога меў намер зрабіць сваім аднадумцам.

Ніжэй выпіска з ліста Філона Кміты-Чарнабыльскага ў арыгінале:

... „...ова просто есмо як рыба в омуте, слепи, не ведоми! Не ведаем, куды в сю есмо диру влезли! Только, яко ваша милость рачим писати Духа Пресвятыго славы. Узнать нам вечность свою, а брыдкасть грэху; „лыхи нашыя выгнать”. Где есть слыхано? Дзята еще невеста родить, а з того дитята мает быти внуку — дай тому имене, аспектативу! (Гарантавана ваканцыя для яшчэ будучага прэзыдэнта). Сыну дай, брату дай, слuze дай! Дай, дай, дай! А на абход Рэчы Посполитое што? А всё разобралши чому быть? Тольки для убоства престися! Да ўжо и луплют! Ото, Государю, Пане, от таковых бед люди топяцся! Ото с таковых ненда давяцца! Ото с того в неволю даются. Тому не выпадкова люди так настроены, што нават згодны бачыць сваім каралём хоть самога д'ябла с пекла, тольки абы крывды Божих метила в порадок привёл, яко мовит Дух Божий на паганы: „Постави Господи, закондавца над нами, да разумеют языцы, яко человечы суть”.”

Наагул, усе лісты Філона Кміты Чарнабыльскага ўяўляюць сабою сакрэтныя службовыя паведамленыні аб пагранічных дзеях Вялікага Княства Літоўскага і намерах маскоўскага цара Івана Грэзлага. Зъмест лістоў вельмі багаты і цікавы, як для характеристыкі самой асобы аўтара і яго шырокага съветалагяду, так і для разуменяня тых грамадзка-палітычных настрояў, якія існавалі ў Вялікім Княстве Літоўскім у часе ятагонага дзяржаўнага жыцця.

Філон Кміта, як дзяржаўны муж і палітык, выконваючы адказную функцыю бяспекі на ўсходніяй граніцы Вялікага Княства Літоўскага, бачыў тყыя несправядлівасці, якія чыніў польскі ўрад, як у сацыяльнай, так і рэлігійнай галіне, а таму і лічыў саюз Вялікага Княства Літоўскага з панскай Польшчай шкодным і нядоўгатрываўшым.

(Згодна „Баркулабаўскае хронікі” Выдавецтва Акадэміі Навук БССР)

УСЯЛЕНСКАЯ ПАТРЫЯРХІЯ І ФІНЛЯНДЗКАЯ ПРАВАСЛАЎНАЯ ЦАРКВА

Напружены стан паміж Фінляндзкаю Праваслаўную Царквою і Усяленскаю Канстантынопальскую Патрыярхіяй паўстаў з прычыны запрашэння з расейскай Праваслаўнае Царквы ў Амерыцы Мітрапаліта Феадосія на съяткаваньне 60-ці лецця Фінляндзкай Праваслаўнай Духоўнай Сэмінары ў верасьні 1978 г. Фінляндзкі Архіепіскап Павал, запрошваючы на съяткаваньне прадстаўнікоў ад розных праваслаўных школаў, запрасіў і Мітрапаліта Феадосія. Як ведама, Мітр. Феадосі мае прызнанье ад Маскоўскага патрыярха, якога не вызнаве Канстантынопальская Патрыярхія, якая і прымусіла Арх. Паўла адклікаць запрашэнне. Замест Мітр. Феадосія на съяткаваньні быў а. Аляксандар Шмэман.

Фінляндзкая Правасл. Царква раней, як епархія, увайходзіла ў склад Расейскай Царквы. У 1923 годзе яна атрымала ад Канстантынопальской Патрыярхіі аўтаномны статут. Супраць таго пратэставала Маскоўская Патрыярхія, аднак у 1958 годзе прызнала права Канстантынопальской Патрыярхії. Залежнасць Фінляндзкай Царквы ад Канстантынопалія ёсьць намінальную і абасноўваецца толькі на tym, што Канстантынопаль съцвярджае выбар Першагерарха, якога выбірае Царква Фінляндзкая, якая мае сваё асобае прадстаўніцтва ў Між-праваслаўных Канфэрэнцыях.

Архіепіскап Павал вымогу Патрыярха задаволіў, але публічна пачаў гаварыць пра патрэбу захадаў пра атрыманьне поўнай Аўтакефаліі. Фінская Царква мае 60.000 вернікаў, два Епіскапы, 25 парафіяў і 73-ох съятароў і дыяканаў.

НА СЪВЕЖУЮ МАГІЛУ

**СЪВЕТЛАЙ
МІКОЛА**



**ПАМЯЦІ
ГАРОШКА**

З Волі Божае, 11-га лютага сёлета адыйшоў на вечны супачынак доўтагадовы Старшыня Парафіяльнае Рады Катэдральнага Сабору Св. Кірылы Тураўскага Беларускае Аўтакефальнае Праваслаўнае Царквы ў Нью Ёрку. З глыбокім сумам сардэчныя спачуваныні выказваюць Сям'і Нябожчыка,

**Мітр. Прат. Васіль Кендыш,
Кіраўнік Парафіі,
а. Др. Расыцілаў Войтанка,
Парафіяльная Рада.**



З Волі Божае 11-га лютага сёлета раптоўна ад нас на вечны супачынак Старшыня Парахвіяльнае Рады Катэдральнага Сабору Св. Кірылы Тураўскага ў Брукліне, Нью Ёрк, съветлай памяці Інж. Мікола Гарошка. Пакойны нарадзіўся 4-го травеня 1902 году у вёсцы Трашчыцы, Наваградзкага павету. Пачатковую школу скончыў у Трашчыцах. Вышэйшае Пачатковое Вучылішча — у мястэчку Міры, а гімназію — у Наваградку. Кароткі час вучыўся ў Віленскім Універсітэце, а пасля прарабраўся ў Прагу чэскую, дзе падаўся на ўніверсітэт і закончыў лягены і мэліярацыйны факультэты. У чэскай Празе ў той час вучылася шмат беларускіх студэнтаў, якія атрымоўвалі дзяржаўную стыпендыю. Там-жа аптыніўся і Ўрад БНР начале з Прэзыдэнтам БНР Пётрам Крэчэўскім. У гутарцы св. пам. Мікола Гарошко шмат апавядáў аб жыцці і працы беларускіх студэнтаў у Празе, якіх налічвалася каля 200, аб асабістых спатканынях і гутарках з Прэзыдэнтам П. Крэчэўскім і аб ягоным уплыве на нацыянальную съведамасць студэнцкае моладзі. Сваю нацыянальна-вырабленую ідэйнасць выявілі шматлікія

выхаванцы, калі, закончыўшы вышэйшую асьвету, з рознымі навуковымі дыплёмамі вярнуліся ў Захаднюю Беларусь, якая была акупавана польскаю ўладаю. Нязначная частка ўладзілася на настаўніцкую працу пры беларускіх гімназіях, іншыя пачалі арганізація юныя прадпрыемствы. Сярод іх і Інж. Мікола Гарошка быў дзеіным працаўніком на ніве нацыянальна-незалежніцкай.

Апыннуўшыся на Захадзе, пасъля заніцця Нямеччыны амэрыканскімі войскамі, знаходзіўся ў ДП лягеры ў Шляйсгайме, дзе ачоліў беларускую нацыянальную групу. Будучы сталым праваслаўным вернікам, падтрымоўваў арганізацыйную дзейнасць Беларуское Аўтакефальнае Праваслаўнае Царквы. Ён прымаў удзел у Рэгензбурскім Зьезьдзе беларускіх прадстаўнікоў ад параходвій і нацыянальных арганізацый, 5 траўня 1946 году, у справе пераходзе епіскапаў БАПЦ у расейскую Зарубежную Праваслаўную Царкву. Інж. Мікола Гарошка лічыў, што епіскапы б. БАПЦ, пераїшоўшы ў юрысдыкцыю Расейскага Зарубежнае Царквы без паразуменчнія з вернікамі, які ў стане будуць абслугоўваць нацыянальна-съедамых беларускіх праваслаўных вернікаў, ды што трэба шукаць кананічнага разъяздання гэтае важнае праблемы. Першай ягонай рэакцыяй было — адшуканыне кандыдата на будучага епіскапа сярод беларускага патрыятычнага інтэлігэнцыі. Паводле ягонае думкі, адпаведным кандыдатам маг быць ягнань сябра з Пракага Універсітэту, Дацэнт Інж. Уладзімір Тамашчык, які прафыгуваў недалёка ў Мюнхэне. Інж. Уладзімір Тамашчык згадзіўся пайсці па цілінгу ахвярнае пастырскае працы. Былы Дацэнт распачаў падрыхтоўчую навуку да пасъвячэння ў ерэі. Неўзабаве была атрымана вестка аб адбыванні Сесіі Свяч. Сыноду і Сабору Епіскапаў Украінскага Праваслаўнае Аўтакефальнае Царквы ў Мюнхэне. Інж. Мікола Гарошка, паразумеўшыся з старшынямі Беларускага Нацыянальнага Камітэту, Інж. Уладзімірам Тамашчыкам і Васілём Кендышам, пастанавілі наведаць Сабор Епіскапаў УАПЦ, у гэтым-жа складзе, і прагіць іх пра аказаныне дапамогі асірочнай БАПЦ. Дэлегацыя была прыхільна прынятая, і Сабор Епіскапаў абяцаў усякую магчымую дапамогу. Пашырней Мітропаліт УАПЦ Палікарп выдаў адпускную грамату Епіскапу Сергію (Охціненку) для пераніцця часовае апекі над Беларускай Аўтакефальтай Праваслаўной Царквой на Чужынне, якое адбылося 5-га чэрвеня 1948 году. Хіратонія архімандрыта Васіля (Уладзіміра Тамашчыка) адбылася 19 снежня 1949 году ў царкве БАПЦ у Розенгайме.

Сям'я спіса Гарошкаў пераехала ў ЗША ў 1948 годзе. Зараз-же пасъля прыезду Мікола Гарошка распачаў заходы, каб знайсці спонсараў на выстаўлены забясьпечаныя пераезду беларускага эміграцыі на сталае асяленненне ў ЗША, і шматлікім дапамог у гэтым.

У 1950 годзе была зарганізавана першая Парафія Беларускай Аўтакефальтай Праваслаўной Царквы ў Нью Ёрку, настаяцелем якое быў сыв. пам. Прат. Хведар Данілюк. Мікола Гарошка належалі да першых яе закладчыкаў, і пазыней быў шматгадовым Старшинём Парафіяльнае Рады. І быў дзеіным у Царкве праз увесы час да свайго скону. Быў ён актыўны і ў грамадска-нацыянальным жыцці беларускага эміграцыі. Належаў да Рады БНР, Беларуска-Амэрыканскага Задзіночання, Беларускага Інстытуту Навукі й Мастацтва, Старшинём Фундацыі Пётры Крэчэўскага, Рэдактарам газэты „Беларускі Час”.

Будзем маліць Господа Бога, каб Ён Дабратлівы прыняў душу ягоную ў Сваё Валадарства Нябеснае. Вечная памяць!

Прат. Васіль Кендыш

25-ГА САКАВІКА Ў НЬЮ ЁРКУ.

У нядзелю 25 сакавіка сёлета ў Катэдralным Саборы Св. Кірылы Тураўскага была ўрачыста адзначана 61-я гадавіна абвшчаньня незалежнасці Беларускага Народнае Рэспублікі. Урачыстую Божую Службу ачоліў Мітр. Прат. Васіль Кендыш з А. Рясіцілавам Войтэнкам. Пасьля Св. Літургіі быў адслужзены Малебен за ўесь Беларускі Народ на Баяцкаўшчыне і па ўсім съвеце раскіданы, канчаючы многалецьцем. Прыгожае плянныне хору пад кіраўніцтвам рэгента сп. Барыса Данілюка паглыбіла малітвены настрой вернікаў.

Наапошку была адслужжана саракадзінная Паніхіда па адыйшоўшым на вечны супачынак Старшыні Параахвіяльнае Рады Міколе Гарошку.

Пасьля гэтага ўсе перайшлі ў залю пад Саборам, дзе Беларуска-Амерыканскэ Задзіночанье наладзіла адзначэнне Акту 25 Сакавіка ў спалучэнні з банкетам. Адчыненыне зрабіў Старшыня Галоўнае Управы БАЗА Мігр. Антон Шукелойць, які, вітаючы гасцей і ўсіх прысутных, коротка падкрэсліў важнасць съвята Агапошчанья Незалежнасці Беларусі. Мітр. Прат. Васіль Кендыш прачытаў прынагодную малітву і да-брасловіў ежу і прысутных.

Кароткую прамову сказаў Др. Ян Запруднік, а ў міжчасе вучаніца Таня Заморская дасканала выканала на піянізе тры музычныя творы, як таксама былі прачытаны перасланыя прывітаныні ад губэрнатараў, сенатараў і кангрэсменаў ЗША.

ПАРАФІЯ КАТЭДРАЛНага САБОРУ СВ. КІРЫЛЫ ТУРАЎСКАГА Ў БРУКЛІНЕ — НЬЮ ЁРК.

У нядзелю 11-га сакавіка сёлета пасьля Божай Службы адбыўся Агульны Параахвіяльны Сход, у царкоўнай залі. Адчыніў сход заступнік Старшыні Аляксандар Мілкевіч. А. Прат. Васіль Кендыш пасьля пропя-яння малітвы дабрасловіў пачатак працы. На старшыню сходу быў вы-браны брат Уладзімір Курыла, які запрапанаваў ушанаваць памяць адый-шоўшага на вечны супачынак Старшыні Парафіяльнай Рады сьеветлай памяці Інж. Міколы Гарошкі хрэлінай цішыні. На сакратара быў вы-браны бр. Пётра Манькоўскі. Агульную справараздачу за час ад папярэд-нія Агульнага Сходу з 15. 2. 1976 г. злажыў Кіраўнік Парафіі мітр. прат. Васіль Кендыш. Ён сцвердзіў, што ў справараздачным пэрыядзе было выканана шмат неабходных і калітоўных працаў з рэмонту царкоўнага будынку. — як укладка новае старажі, памяляванье франтовай сіціны ды іншых драбнейшых рэмонтаў. Сястрыцтва Парафіі пад старшынствам сястры Зіны Гарошкі сваёй ахвягнай працаў і здабытымі грашовымі сродкамі спрычынілася да здабыцца калітоўных і патрэбных рэчаў, як прыгожае Напрастольнае Евангельле, пазалочаны прыбор для асьвячаньня хлябоў, 5 аналоў, якіх выканаў а Пратадыякан Алег Махнюк; а ця-пер робіцца гроб пад Плашчаніцу і аналойчык да чытаньня Евангельля ды іншыя патрэбныя пры служэнні рэчы і для ўпрыгожаньня нутра-нога выгляду Сабору. Грашовую справараздачу зрабіў скарbnік Аляксандар Мілкевіч, з якое Сход даведаўся пра стан прыбыткаў і выдаткаў Парафіі. Сакратар Парафіяльнае Рады бр. Уладзімір Курыла здаў справараздачу з ягонае працы. Зіна Гарошка, Старшыня Сястрыцтва, яна-ж і скарbnік, падала грашовую справараздачу, у якой паказана дакладная дзейнасць Сястрыцтва. Брат Пётра Манькоўскі прачытаў пратакол Рэвізійнай Ка-місіі. Сход адобрый дзейнасць адыходзячай Парафіяльнай Рады, пры-

МАЛІТВА ў КАНГРЭСЕ ЗША.

Як і папярэднімі гадамі, на ходаныні Беларуска-Амэрыканскага Задзіночання ў ЗША, дня 22 сакавіка сёлета а. Расьціслаў Войтэнка прачытаў маліту пры адчыненіі Сэсіі Кангрэсу ЗША ў сувязі з 61-й гадавінай абавешчаныні незалежнасці Беларускага Народнага Рэспублікі 25 сакавіка 1918 году. Пазней, беларуская дэлегацыя мела паасонныя спатканыні з некаторымі кангрэсмэнамі і сэнатарамі, парушаючы пытаныні беларуска-нацыянальнага характару.

знаючы падзяку за праробленую ахвярную працу. У дыскусіях над спраўваздачамі падкрэслівалася прызнанне праробленай працы кіраўніцтвам Парафіі і выказвалася спадзяваныне, што выбраная на новую кадэнцыю Парафіяльная Рада, з Божай дапамогай пры падтрымцы ўсіх парафіянаў, будзе старацца давесці гаспадарку да далейшага палепшання.

Новая Парафіяльная Рада выбрана ў наступным складзе:
Аляксандар Міцкевіч — Старшыня, Уладзімір Курыла — Заступнік Старшыні і Скарбнік; Барыс Данілюк — Сакратар і выдавец абежніка „Пасланець”; Др. Расьціслаў Гарошка — Сакратар у ангельскай мове і прадстаўнік навонікі; Міхась Міцкевіч — Стараста; Кастусь Верабей — Заступнік Старасты і падскарбнік; Юрка Касцюковіч — Гаспадар буфету; Мікола Заморскі — Намеснік пры буфэце; Зіна Гарошка — Старшыня Сястрыцтва.

У Рэзвізійную Камісію выбраны: Др. Уладзімір Набагез — Старшыня; Уладзімір Русак — Сябра; Пётра Манькоўскі — Сябра.

**

На просьбу Кіраўніка Парафіі мітр. прат. Васіля Кендыша, Уладыка Мітрапаліт лістом з 24 сакавіка № 66/79 пераслаў Архіпастырскае Зацьверджанне з сардэчным вітаннем выбранае Парафіяльнае Рады, з пажаданнямі: „нхай ўсемагутны Госпад наш Ісус Хрыстос узмоцніць духовыя і фізычныя сілы ўсіх Сяброў Рады для далейшага плённае працы на славу Божую, нашай Св. Беларускай Аўтакефальнай Праваслаўнай Царкве і на дабро і радасць усяго Беларускага Народу”. З малітвамі і любоўю ў Хрысьцье, (—) ✠ Мітрапаліт Андрэй”.

**

У нядзелью 17 мінулага 1978 году, з нагоды 58 лецьця Слуцкага Паўстання, у Катэдральным Саборы Св. Кірылы Тураўскага пасольства Св. Літургіі была адслужана Паніхіда па ўсіх загінутых у змаганыні за Незалежную Беларусь. Божую Службу выканалаў а. Расьціслаў Войтэнка. Падчас Паніхіды стаяла ганаровая варта ветэранаў з беларускім і амэрыканскім сцягамі.

**

У нядзелью 7-га студзеня, сьвяты Нараджэння Хрыстовага, пасольства Божае Службы, кіраўніцтвам пафаріі й Сястрыцтвам быў зладжаны супольны калядны абед, падчас якога харыстыя прыгожа пляялі калядкі. Пасольства пасілку адбылася ялінка для дзяцей. У гэтым годзе поўную праграму падрыхтавалі самі маткі: Др. Алла Рамано, Вера Заморская і Вера Бартуль. Выканаўцамі праграмы былі іхныя дзеці: Таня і Ніна Заморскія, Паўлік і Коля Рамано і Антон Бартуль. Увесе паказ складаўся з каляднага абразка, съпевваў і дэкламацыяў прынагодных беларускіх вершаў. Присутныя віталі дзяцей воплескамі, а выканаўцам было прыjemна чуць задаволенасць прысутных. Наапошнюю ўсе дзецы атрымалі добрыя съвяточныя падарункі.

Х Р О Н И К А

Параходві БАПЦарквы ў Мэльбурне, Аўстралія.

58-мая ўгодкі Слуцкага Змаганьня Беларуская грамада ў Мэльбурне і ваколіцы ўрачыста абыходзіла 26-га лістапада, 1978 г. Урачыстасць распачалася ПАНІХІДАЙ пры супольным памятніку на беларускім магільніку, за ўсіх ведамых і няведамых супачылых суродзічаў. На паніхідзе прысутнічала многа суродзічаў і гасцей, якія ўзносілі щчырыя малітвы за душы адыйшоўших у вечнасць кроўных, знаемых і суродзічаў. Жалобны съпэў царкоўнага хору паніхіднымі напевамі ўзрушаў пачуцьці прысутных і навет выклікаў жальбу да сълёз. Настаяцель а. Аляксандар сказаў прынагоднае, прачулае слова. Па заканчэнні Паніхіды вернікі-суродзічы закончылі ўрачыстасць супольным пачастункам-пікнікам, што быў зладжаны стараньнем Сястрыцтва пры Параходві ў добра ведамым нашаму грамадзству парку недалёка ад Мэльбурну. На гэты раз Сястрыцтва паклапацілася і зладзіла „прылавак”, у якім прысутныя змаглі набыць рэчы адпаведныя паглядам ці патрэбам. Суродзічы засталіся задаволенымі з набытых рэчаў, а Сястрыцтва дапоўніла скарбонку. З радасцю трэба адзначыць, што да зладжаньня ўрачыстасці і „прылавку” нямана спрычнілася і моладзь.

7-І-1979 г. Каляды. У Дзень Народжаньня Хрыстовага, пасля Багаслужбы, мэльбурнскія юнакі і юначки ў ліку дзевяцёх асоб, апранутыя ў прыгожа аздоблены нацыянальны ўбор, з ЗОРКАЮ наведалі хаткі суродзічаў, абвішчаючы Раджэнне Хрыстове. Маладыя „калядоўшчыкі” паўзяты на сябе абавязак выканалі на выдатна. Прыйгожа пяялі — Ціхая Ноч, Неба і Зямля ды паангельску “O come all you faithfull”.

Згодна з нашымі традыцыямі і звычаямі, за прыкладам мінулых год, пасля Калядных Свят — Вадохрышча, настаяцель а. Аляксандар наведаў хаткі парагвіянаў — вернікаў з Іарданскай вадою. З радасцю трэба адзначыць, што нашыя суродзічы ўсьцяж памятаюць і належна рэспектуюць нашыя хвалы годныя трэдыцый і звычай.

20-І-1979 г. Беларусы Мэльбурну ўшанавалі І-шую гадавіну смерці добра ведамага і глыбокапаважанага суродзіча — пісменьnika Альберта Кадняка (Алесь Салавей). Урачыстасць распачалася пасвячаньнем надгробнага ПАМЯТНІКА, зробленага з мармуру і прыгожа аздобленага сьв. Крыжам і прачулым надпісам. Чын пасвячаньня дакнаў а. Аляксандар. Захадамі суродзічаў у Беларускім доме была зладжаная акадэмія прысьвеченая сьв. пам. пісменьнику. У рэфэраце ўспаміналася ягонае жыццце і дзейнасць. Дэкламаваліся ягонія творы. Стараньнем суродзічаў, а перадусім руплівых жанчын, быў прыгатаваны багаты супольны пачастунак, якім частаваліся ўсе прысутныя на ўшанаванні памяці Альберта.

23-І-1979 г. На саракавым годзе жыцця адыйшоў у вечнасць сьв. пам. Аляксандар Ясіновіч. Пакойны пакінуў у смутку са старэлую матку, дзвое дзетак, сястру, братоў, пляменьнікаў. Цела пахаванае на беларускім магільніку. Чын пахарону дакнаў а. Аляксандар.

16-2-1979 г. Летувіская грамада Мэльбурну абыходзіла 61-шыя ўгодкі абвешчаныя незалежнасці Літоўскае Дзяржавы. На ўрачыстасць (афіцыйную) была запрошаная і Мэльбурнская Парагвія БАПЦарквы. На ўрачыстасці прысутнічалі прадстаўнікі лічных рэлігійных і грамадзка-палітычных колаў, улучна з прадстаўнікамі штатавых і Федэральных парламентарыстаў, катарыя не паскупіліся гарачымі прамовамі. Парагвія БАПЦ рэпрэзэнтаваў а. Аляксандар з Матушкай.

25-2-1979 г. Адбыўся Чарговы Справаудачна-Перавыбарны Гадавы

ПАРАФІЯ СВВ. АП. ПЯТРА І ПАУЛА Ў АДЭЛЯЙДЗЕ — АЎСТРАЛІЯ

У сыбогу 6-га студзеня сёлета была зарганізавана супольна Калядная Куцьця ў спалучэныні з ялінкай, дзе ўздзельнікі сипявалі калядкі, а дзецы дэкламавалі вершы, за што Дзядок абдарыў іх добрымі падарункамі. Святая вячэра перанясла думкамі да роднага краю, да сваіх традыцый.

У сыбогу 13 студзеня Парафія наладзіла спатканье царкоўнага Новага Году і танцавальную Вечарыну. Парафіянне і госьці добра забаўляліся, а парафіяльная каса атрымала паважны прыбытак.

У нядзелю 14 сінегня мінулага году адбыўся Агульны Парафіяльны Сход, на якім Парафіяльная Рада злажыла справаздачу з свае дзейнасці. Выбрана новая Парафіяльная Рада ў наступным складзе: Кастусь Станкевіч — Старшыня, Уладзімір Акавіты — заст. старшыні, Міхась Бурнос — сакратар, Янка Ролсан — скарbnік, Аксэнт Чорнагалан — сябра, Парфіры Трысмакоў — стараста, Адаль Шараевіч — заступнік старасты.

У Рэвізійную Камісію выбралі: Паўла Пачспку, Івана Палюховіча і Янку Акавітага.

Парафіянне царквы Св. Ап. Пятра і Паўла вельмі дбайна адносяцца да ўтрымання і разбудовы свае сівятыні. Царква і нядыўна пабудаваная заля побач гуртуе каля сябе беларусаў, дзе адбываюцца ўсе царкоўныя і грамадскія ўрачыстасці. Пару гадоў таму дабудавалі прытвор, а ў мінульм годзе, з ініцыятывы Старшыні Парафіяльнае Рады К. Станкевіча, дабудавалі 4 купалы, бо да гэтага часу быў адзін. Такім чынам, царкоўны будынак прыняў прыгажэйшы архітектурны выгляд. Хвала ўсім тым, хто прымаў удзел у выкананьні гэтага пачэснае працы. **Акавіты**

Парахвіяльны Сход. Настаяцель асьвядчыў, што жыцьцё і дзейнасць Парахві за мінулы год задавальняючае, ведама, пры большых высліках, маглі-б быць яшчэ лепшыя асягнены. Зы справаздачы Скарбніка вернікі даведаліся, што паrahвіяльнае каса за мінулы год павялічылася больш чым у мінулыя гады. На Сходзе было прынята рад пастановаў, якія паслужаць далейшаму разъвіццю — дзейнасці Парахві на Славу Бога, карысць-радасць нашаму пабожнаму народу. Дапамажы Божа!

4-3-1979 г. Сырапусная Нядзеля, — Запусты. З гэтага нагоды стараньнем Сястрыцтва пры Парахві, пасля Багаслужбы быў зладжаны супольны пачастунак-пікнік. Месца пікніку на гэты раз было абранае ў прыгожым парку, над рэчкаю, сярод прыгожых дрэў... Дарослыя ў прыяцельскіх гутарках і дыскусіях частаваліся, а моладзь забаўлялася.

25-3-1979 г. Нядзеля Крыжапаклонная.

Дзень Абвешчанья Незалежнасці Беларускае Народнае Рэспублікі Актам 25-га Сакавіка.

Святкаванье ў гэтым годзе абыходзілася вельмі ўрачыста. Яшчэ перад пачаткам Багаслужбы юначкі ў нацыянальнай вопратцы пры ўваходзе ў Царкву прыколвалі нацыянальныя бел-чырвона-белыя сцяжкі. Падчас Багаслужбы прыгожа пляяў узмоднены царкоўны хор. Людзей сабралася больш чым у мінулыя гады, — сурдзічы і госьці. Царква ўпрыгожаная букетамі з жывых чырвона-белых кветак і нацыянальным сцягам. Па заканчэнні Св. Літургіі настаяцель з. Аляксандар сказаў прынагодную пропаведзь — насыветліў важнасць значэння для нашага народу Акту 25-га Сакавіка. Малебен Дзяржаўных Свят закончыўся мно-галецьцем: нашым Архіпастырам, Вернікам Парахві БАПЦ ў Мэльбурні ды ўсяму нашаму пабожнаму народу.

ВЕСТКІ З ПРЭСЫ.**ГРЭКІ АБАРАНЯЮЦЬ СЬВ. ЮРЫЯ, СЬВ. МІКАЛАЯ і СЬВ. БАРБАРУ**

Інфармацыйная агенцыя „Ассош. Прэс” 25 верасьня 1978 г. паведаміла з Атэнаў, што некаторыя царкоўныя прэсавыя квартальнікі і групы вернікаў у Грэцыі началі дамагацца, каб Ватыкан перагледзеў каталіцкі царкоўны каляндар і зноў упісаў у лік сьвятых: Юрый, які ёсьць апякуном грэцкае арміі; Мікалай, які ёсьць патронам грэцкіх ваякаў; і Барбary, апякункі грэцкае артылерыі.

У выдадзеным у 1969 годзе Ватыканскім каляндары спаміж выкрадзеных 40 сьвятых былі выкрайсльены і Сьв. Сьв. Юры, Мікалай і Барбара, якіх і дамагаюцца грэцкі нанова ўпісаць у каляндар і лічыць сьвятымі.

АХВЯРЫ НА БУДОВУ ЦЭНТРУ БАЩ

(у далярах)

Др. Уладзімір Набагез	1000.00	Уладзімір Лосік	100.00
А. Лук'янчык	1000.00	Інж. Васіль Русак	100.00
Парахвія ў Дэтройце	500.00	Віктар Лосік	100.00
Парахвія ў Мэльбурне-Аўст.	253.00	Уладзімір Сыліўка	100.00
Аўгэн Кабяка	150.00	Віктар Дубяга	100.00
Прат. Васіль Кендыш	100.00	Міхась Тулейка	100.00
Аляксандар Сільвановіч	100.00	Кастусь Калоша	100.00
Дзімітр Сямёнаў	100.00	Мікалай Грэбень	60.00
Васіль і Ніна Стомы	100.00	Лук'ян Мэтал	50.00
Міхал Сільвановіч	100.00	Мікалай Войтэнка	50.00

Разам: \$ 4,263.00**АХВЯРЫ НА КАНСЫСТОРЫЮ БАЩ**

Парахвія ў Адэлляйдзе на кошты падарожжа Архіяп. Мікалая	919.00	Сыцяпан Кірылік	20.00
Інж. Васіль Русак	50.00	Язэп Арцюх	15.00
Васіль Стома	30.00	Уладзімір Шчупта	15.00
а. Расціслаў Войтэнка	30.00	Кірыл Страш	15.00
а. Дыяк. Янка Валюкевіч	30.00	Уладзімір Сыліўка	10.00
П. Драздоўскі	25.00	Іван Сокал	10.00
Міхась Махнач	25.00	Аляксандар Сільвановіч	10.00
Мікалай Сынежка	25.00	Вара Кабушка	10.00
Мат. Марыя Войтэнка	25.00	Гэнадзі Дубяга	10.00
Др. Мітрафан Смаршчок	25.00	Ірэна Бондэр	10.00
Леанід Вініцкі	20.00	Уладзімір Машанскі	10.00
Аляксандра Даніловіч	20.00	Др. А. Багдановіч	10.00
Мікалай Войтэнка	20.00	Пётра Кажура	10.00
Віктар Дубяга	20.00	Пётра Швэд	10.00
Праф. Леў Акіншэвіч	20.00	Хведар Шыбут	10.00
Віталі Кажан	20.00	А. Махноўская	10.00
Юрка Корчык	20.00	Клаўдыва Каляда	10.00
Леанід Галяк	20.00	Уладзімір Дутка	10.00
Алег Дубяга	20.00	Аляксандар Лашук	9.50
Міхал Сільвановіч	20.00	Т. Скалец	9.50
		Віктар Лосік	5.00

Разам: \$ 1613.00

З ДАКЛАДУ ТАЦЫЯНЫ ХАДАРОВІЧ

Даклад быў арганізаваны з ініцыятывы нямецкага таварыства для нямецкай грамадзкасці ў месеце Мюнхэне, у залі царквы Св. Баніфацага, 13-га лістапада 1978 году і надрукаваны ў часопісе „Рэлігія і Атэізм у СССР“ (№ 12, 1978 г.). Падаём выпіскі з яго — Рэд.

Учора мінула ўжо роўна год, як я апынулася на Захадзе. Мяне прыняў Парыж. Я яму за гэта ўдзячная.

Напрацягу году я старалася пераглядаць заходнюю прэсу, была на дакладах, сама выступала з дакладамі, удзельнічала ў прэс-канфэрэнцыях, і заўважыла, што звычайна ў заходній прэсе, у паведамленнях дакладчыкаў часта гаварылася: „Трэба абараніць права чалавека ў Савецкім Саюзе. У Савецкім Саюзе ёсьць людзі, якія абараняюць права чалавека“. Мнё хочацца ў выраз „абарона правоў чалавека ў Савецкім Саюзе“ ўвесці істотную папраўку. У Савецкім Саюзе, на вялікі мой жаль, няма чаго абараніць, бо там ніякіх правоў у чалавека няма. У Савецкім Саюзе можна толькі „змагацца“ за тое, каб здабыць сякія-такія права. Там няма правоў, але ёсьць вельмі шмат абавязкаў. Дзіцянё, народжанае на съвет, забавязанае рэжыму сваім зьяўленнем. Для прыкладу падам вам некаторыя абавязкі савецкіх грамадзянаў.

Кажны савецкі грамадзянін павінен пры ўсякіх акалічнасцях абараніць прэстыж Савецкага Саюзу, прэстыж яго ідэяллёгіі, прэстыж ягонае науки, прэстыж ягонага мастацтва. Дзеля таго-ж, каб гэты абавязак несыці (абараніць прэстыж савецкае дзяржавы), для гэтага патрэбна пазбыцца чалавече годнасці (лічым дамэтным адцеміць, што дзяржава гэтая — ніякі не саюз, дакладнейшы ўжо нагоў быў-бы, бадай, „ГУЛАГ ССР“, дык ужо ў самым назове „СССР“ — ілжэ — рэд.).

Кажны, хто жыве ў СССР, абавязаны быць грамадзянінам Савецкага Саюзу.

Кажны чалавек абавязаны жыць толькі ў сваёй дзяржаве, і мяне мае права выехаць з яе.

Кажны чалавек абавязаны цурацца іншага чалавека, які хоча выехаць з гэтага дзяржавы.

Кажны чалавек, хто жыве ў СССР, абавязаны выбіраць савецкую ўладу. Калі ён ня хоча ѹсьці на выбары, яго змусяць; хоць выбараў у Савецкім Саюзе няма. У выбарчым бюлетэні звычайна стаіць толькі адзін кандыдат.

Кажны савецкі грамадзянін абавязаны жыць ў тым месце, дзе ён працісаны, і зъмяніць сталага месца працьвінання ў Савецкім Саюзе вельмі цяжка, дзеля гэтага трэба дабівацца спэцыяльнага дазволу.

Кажны савецкі грамадзянін абавязаны працаваць. Вось тут, на Захадзе, я часта чую мову пра тутэйшае беспрацоўе, а ў Савецкім Саюзе яго няма. Я магла-б разы вытлумачыць, што гэта ўзапраўднасці азначае, але гэта далёка адвяло-б мяне ад мае тэмы. Дзеля таго кажу вам толькі — кожны чалавек павінен працаваць, у тым ліку й жанчыны. Навэт у тым выпадку, калі ў чалавека ёсьць матар'яльныя магчымасці не працаваць, ён павінен працаваць. Калі не працуе мужчына, яго ў любы момант могуць прыцягнуць да крымінальнае адказнасці, як „дармаеда“, і накіраваць у лягер на прымусовыя работы.

Кажны савецкі чалавек павінен прыходзіць свае думкі, калі яны ня суппадаюць з ідэяллёгіяй савецкае дзяржавы.

Кажны савецкі чалавек павінен вызывацца ад свае нацыянальной

самабытгасыці. У Савецкім Саюзе яе афіцыйна завуць „предрассудком”.

Кажны савецкі чалавек павінен быць бязылітасным, жорсткім, яго з маленства выхоўваюць у гэтым духу, з маленства стараюцца ўталковаць, што навокал ворагі. Гэткае выхаванье пачынаецца з дзіцячага саду і ніколі ня спыняеца.

Кажны чалавек у Савецкім Саюзе, як гэта ні парадаксальна гучыць, вымушаны красыці. Уся систэма пабудаваная так, што чалавек вымушаны красыці, інакш ён ня можа жыць, або ён падвядзе сваіх сяброў, якія крадуть. Ямагла-б падаць вельмі шмат прыкладаў, якія паказалі-б, што ў Савецкім Саюзе ідзе павальнае зладзейства. І яно абарачаецца у норму паводзін. Дзіўна, але яна зручная для савецкае дзяржавы, хоць і выглядае разбуранай. Зручная таму, што дае магчымасыць дзяржаве трывалыць кожнага паасобнага свайго грамадзяніна як-бы на прывязі: кожны савецкі чалавек ведае, што ён крадзе і што, калі зробіць штось супраць рэжыму, рэжым можа выкарыстаць і факты крадзежы для павялічанага ягонага зывінавачання.

Кажу вам гэта дзеля таго, каб спрабаваць вытлумачыць, чаму 250 міліёнаў савецкіх людзей нічога ня могуць зрабіць пры такім рэжыме. Таму, што гэтымі абавязкамі павязаны як кругавой парукай. Усе яны і кожны з іх залежаць адзін ад аднаго.

У савецкай канстытуцыі гаворыцца проста, што кожны савецкі чалавек павінен стаць атэістам. Гэта відно з разьдзелу канстытуцыі, якая абвяшчае, што кожны савецкі чалавек павінен будаваць камуністычнае грамадзтва. Кажны савецкі чалавек, кожная сям'я павінна выхоўваць сваё дзіцё атэістам. Гэты абавяззак асабліва страшны для вернікаў. Уягепце сабе: бацька ці маці самі — вернікі, у іх ёсьць дзеці, якія ходзяць у дзіцячы сад, потым у школу. І веруючы чалавек павінен гаварыць свайму дзіцяці, што Бога няма, хоць ён-жа хлусіць сабе і свайму дзіцяці, бо сам веруючы. У яго ёсьць яшчэ іншае выйсьце: ён можа гаварыць дзіцяці „Бог ёсьць, але ў школе ты кажы, што яго—Бога няма”. Гэткім чынам веруючы чалавек выхоўвае з маленства ў дзіцяці грэх: альбо быць крывадушным і хлусіць, альбо стаць атэістам.

Ёсьць яшчэ шмат розных абавяззак у падсавецкіх людзей.

— Усе грамадзяне СССР, да таго, што я вам ужо пералічыла, забавязаны гаварыць, што савецкая краіна ёсьць самая вольная, і што савецкі рэжым запраўды гуманны і самы гуманны ўсім съвеце. Адсюль выплывае і самы галоўны абавяззак савецкага чалавека, абавяззак хлусіць прад самым сабою, прад сваімі дзецьмі, прад усімі вамі.

Прайшло 60 год, і што сталася з гэтым грамадзтвем? Гэтае грамадзтва цяпер маўчыць, выдрэсіраванае кроўю, голадам, расстрэламі, зынішчэннем найбольш працавітай часткі, гэтак званых кулакоў. Гэтае грамадзтва выдрэсіравана сурагатнай літаратурай. Гэтае грамадзтва маўчыць, пазбаўлене слова і съвятыла. Маўчыць, пазбаўлене рэлігіі. Гэта запраўды, грамадзтва абезасабоўленых і бяспраўных людзей. І толькі ў гэтым іх раўнапраўе.

А што-ж Царква? Што сталася з рэлігіяй?

Ад пачатку існаванья савецкай улады, пасля рэвалюцыі, напорна на знішчаліся храмы. Вы гэта ведаеце. Іх ламалі, грабілі, съвятароў расстрэльвалі, ссылалі. Цэркви аддавалі пад канюшні ці майстэрні, альбо проста зносілі. Праз некаторы час надышла „Вялікая Айчынная вайна”; савецкаму рэжыму спатрэбілася, каб жыхары Савецкага Саюзу ўсталі на абарону свае радзімы. Тады іхны „вялікі правадыр і вучыцель” і „друг дзяцей” Есіп Сталін узыняў тост за здароўе рускага народу. І та-

„ЗАЛАЦІНКА”

„Байкала-Амурская магістраль” (БАМ) — гэта 4.341 кіламэтр чыгуначнага палатна ад Тайштэту (невялікай станцыі на транс-сібірскай дарозе) да Савецкай гавані на Ціхаакіянскім узьбярэжжы. Па памерах капітальных затрат і эканамічнай эфекту-насьці праект БАМу мае маштабы нацыянальнай праграмы. Актыўны ўдзел у будаўніцтве прымаюць усе рэспублікі СССР. Над вялікім участкам БАМу шэфствуе камсамол Беларусі. Сёняня мы друкуем нататкі журналіста Уладзіміра Паўловіча, які неаднойчы быў на будаўніцтве магістралі”.

Гэта выпіска з падзагаловачнага тэксту артыкулу „Залацінка — ія проста станцыя” зъмешчанага ў агітцы „Голос Радзімы”, рассыланай за межы СССР (№ 44 за 1978 год.). Ніжэй падающа выпіскі з тэксту артыкулу.

„Паслья сямі дзён дарогі дэсант беларускіх камсамольцаў З-га кра-савіка 1975 году высадзіўся ў паўднёвой Якуціі, побач з самай халоднай 60-ай паралельлю. Маленькая пляцоўка на заснежанай таежнай сопцы паступова расшыралаася, становілася адным з важнейшых участкаў усе-саюзной ударнай камсамольскай будоўлі.

„Неўзабаве ў ЦК камсамолу Беларусі прыйшла зь Якуціі ляканічная тэлеграма: „Пасёлак закладзены. Назвалі „Залацінкай”.

„Уся Беларусь сачыла за дзеяньнімі сваіх пасланцоў, ганарылася імі, дапамагала. За першымі атрадамі імя героя Савецкага Саюзу Мікалая Кедышкі рушыў другі, трэйці, чацверты, пяты...

Далей журналісты Уладзімір Паўловіч піша:

„Я стаю на шумнай мнагалюднай плошчы Залацінкі. Навакол разъ-мешчаныя адміністрацыйныя будынкі, гасцініца, сталовая, паштовае ад-

ды-ж быў спынены разбой у цэрквях. Тады спатрэбілася Царква. Рэжым спахапіўся, што народу свомая вера, і што з дапамогай Царквы на яго можна ўплываць. Ацалелыя ад разгрому храмы пачалі „працаўцаў”: людзі пачалі іх наведваць, і людзей за гэта ня ўцікалі. Але бяды ў тым, што ад таго часу Царква сталася падлеглай савецкай дзяржаве. І калі было абвешчана, што Царква ў камунізм блізу тое самае, Царква не паўстала супраць гэтага, а прымірылася з гэтым. Гэтая страшная бяды цяг-нецца ў дасюль. Калі прыносяць хрысьціць дзіцяня — закон гэтага не забарыняе, — то патрабуюць прысутнасці бацькоў з пашпартамі. А так-сама і пашпарты хросных бацькоў. З іхных пашпартоў выпісваюць аса-бістыя дадзенія, а таксама запісваюць адресы, дзе хто працуе. Час ад часу ў Царкву прыходзяць адмыслова ўпáнаважаныя, бяруць царкоў-ныя запісы і пры маўклівай згодзе съвятара выпісваюць аса-бістыя дадзе-нія бацькоў, а паслья паведамляюць у тыя установы, дзе бацькі дзіцяці працаюць. А далей, на месцы начальства прымае „адпаведныя меры”.

А што-ж Маскоўская Патрыярхія? Яна маўчыць. Але-ж калі-б толь-кі маўчала! Нідаўна, у 1977 г. адбывалася ўрачыстае паседжаныне Савецкага камітэту абароны міру. Уліку прамоўцаў быў патрыярх Пімен. У той час у краіне „абгаворваўся” праект новай канстытуцыі. Патрыярх Пімен сказаў: „Мы, рэлігійныя людзі, з глыбокім задаваленнем адзна-чаем агалошаныне ў праекце Канстытуцыі і забясьпечаныне у жыцці шырокай гаммы грамадзянскіх правоў і свобод”. (Я-ж у пачатку гава-рыла пра гэтыя свабоды — Т. Хад.).”

Далей дакладчыца гаварыла пра паасобных зняволеных людзей.

дзяленьне, прамянямі разыходзяцца ў тайгу акуратна забудаваныя вуліцы — праспект імя Героя Савецкага Саюзу Мікалая Кедышкі, Беларуская, Бамаўская, імя касманаўта Пятра Клімука.

„Памяць вяртае ў мінулае, вядзе туды, адкуль пачыналася Залацінка. Вунь там, пад статнымі лістоўніцамі стаяў першы вагончык. Было гэта 18 сакавіка 1975 году. Вечарэла, калі некалькі чалавек — сакратар партыйнай арганізацыі будаўніча-мантажнага поезда № 578 Віктар Капелька, брыгадзір цесьляроў Васіль Кудар і іншыя — выйшлі з машыны і, правальваючыся папояс у сънег, накіраваліся ў тайгу. Потым яны гадзіны дзьве чакалі вагончыка, ратуючыся за дрэвамі ад пякучага пранізлыі вага паўночнага ветру. Нарэшце вагончык прыбыў. Але як зьняць яго з прычэпу? Вырашылі зьвярнуцца па дапамогу да золатаздабытчыкаў. Тыя прыслалі бульдозэр. Неўзабаве ля прычэпу вырасла вялікая гурба, па якой і спусцілі вагончык. Ноччу спалі ў ім на падлозе, а раніцай даўжна спрабавалі наталіць смагу — вада начыста вымерзла, ператварыўшыся ў крystалікі іскрыстага лёду” (падкрэсленне нашае — рэд.).

Хутка на схіле сопкі з'явілася цэлая чародка сініх вагончыкаў, дзе пасяліліся беларускія камсамольцы. Адсюль кожную раніцу выйходзілі яны на нялёгкую работу ў тайгу. Асабліва цяжка даводзілася ім спачатку. Нехапала вонкту, майстэрства, тэхнікі было мала, дый ня ўсёды яна магла падступіцца.

„Зыняўшы прамоклыя ад поту կурткі, хлопцы ўпарты штурмавалі вечную мерзлату, убівалі ў непадатлівую сопку смаляністая палі фундамэнтая, уручную падносілі цяжкія шчыты. Кожны новы аб'ект — жылы дом, сталовая, або склад — патрабаваў вялікіх намаганняў. І расла Залацінка, усё больш прыкметным на фоне тайгі становілася яе самабытнае ablічча.

„У шырокія вуліцы ператвараліся пратаптаныя першапраходцамі сцяжынкі — і вагончыкі пацясянліліся, суступіўшы месца шматкватэрным дамам, інтэрнатам, магазынам.

„Іх было крыху больш за сто чалавек — удзельнікаў першага дэсанту. І наўрад ці думалі яны, закладаючы Залацінку, што ўсяго праз два гады яна будзе прызнаная лепшым пасёлкам Цэнтральнага участка БАМу і што слава пра яе пойдзе па ўсім сьвеце. (Тут дарэчы прыгачыць расейскую прымаўку — „Добрая слава на печке лежыт, а худая по дорожке бежыт” — рэд.).

Звычайна ў агітцы „Голос Радзімы” падаецца прапагандовая лухта, а горкая праўда замазваецца. Хоць-ж і ад тэй пахвальбы „Залацінка” вее жудасцю, аднак-ж праўда будовы таго „БАМу” зусім іншая. Пра ўмовы працы і жыцця пры будове таго „БАМУ” досьцік дакладна піша зыняволены ў пэўным часе наш суродзіч Яўхім Кіпель. Напісаное ў артыкуле „Байкала-Амурская Магістраль — БАМ” зъмешчана ў газэце „Беларус”, №№ 246 і 247 за 1977 год. Падаецца, што ў часе між 1934 і 1939 гадамі на тым „БАМе” працавала да 800.000 чалавек зыняволеных, як і сам Я. Кіпель. Людзі гіблі, як мухі, ёд зънемажэнья, як і ад расстрэлаў. Кіпелю, высланаму парабаўнальнна на „кароткі” тэрмін (пяць год), удалося вярнуцца дадому, каб потым уцячы ў Амэрыку.

Дык'я дзіва, што паэт Т. Л. ў сваім вершы „Лісты да сябра” піша:

Ты чуў няраз	Бо тут цяпер
Чыгунку за Байкалам,	Амаль пад кожнай шпалай
Ды мо ня чуў	Ляжыць замучаны
Пра зьдзекі і прымус:	У выганыні Беларус

(Поўны верш у № 49 „Голосу Царквы”)